

## НЯЗГАСНАЕ СВЯТЛО

Упрыў Льва Мікалаевіча Талстога на сусветны літаратурны працэс вельмі вялікі. Яго творы ў многім вызначылі пошуки пісьменнікаў XX стагоддзя. Можна нагадаць многа прыкладаў іх пераемніцтва з аўтарам «Вайны і міру».

Юрый Алеша пісаў, што часам на дне творчасці Эрнеста Хемінгуэя «бачыць свято Талстога — «Казакаў», «Севастопальскіх апавяданняў», «Вайны і міру», «Фальшывага купона». Калі сказаць больш дакладна, то гэтае свято — любоў Хемінгуэя да Талстога<sup>1</sup>. Гэтае выказванне Ю. Алеши можна паstryць на многіх пісьменнікаў, у прыватнасці і на беларускіх, якія адчулі на сабе жыватворны ўплыв Талстога.

За апошнія гады на падставе архіўных матэрыялаў і вывучэння дарэвалюцыйнага перыядычнага друку апублікавана шмат цікавых фактаў, якія харектарызуюць сувязі Л. М. Талстога з Беларуссю. Але праблемы ўплыву мастацкіх прынцыпаў вялікага пісьменніка зямлі рускай на развіццё беларускай літаратуры яшчэ чакаюць свайго даследчыка.

На Беларусі імя Л. М. Талстога стала папулярызованым з 80-х гадоў мінуслага стагоддзя. Вядома, што рускае самаўладства, якое трymала беларускі народ у цісках сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, усяляк перашкаджала асвeце народных мас. У тых умовах большасць працоўнага насельніцтва дарэвалюцыйнай Беларусі не магла чытаць творы Л. М. Талстога. Але святло геніяльнага мастака пранікала ў куриныя хаты беларускіх сялян.

Творы Л. Талстога даходзілі да сялян рознымі шляхамі. Вось як расказвае пра адзін з гэтых шляхоў нямецкі пісьменнік Генрых Ман: «У рускіх хатах, зімовымі вечарамі, пры святле сальнай свечкі селянін чытаў уголос іншым сялянам — тысячамі вечароў, у тысячах хат; часцей за ўсё гэта быў той адзіны, хто самавукам авалодаў майстэрствам чытання: у тую ж пару не кожнага вучылі. Ен чытаў уголос, напрыклад, народныя апавяданні графа Талстога, які быў знатным панам і пісаў, аднак, якраз тое, што сялянам неабходна было прачытаць»<sup>2</sup>.

Відаць, і на Беларусі чыталі так народныя апавяданні Л. М. Талстога і іншыя яго творы. Магчыма, што ў асяроддзе рэвалюцыйна настроеных беларускіх сялян пранікалі і нелегальныя выданні твораў Талстога. У

<sup>1</sup> Юрий Олеша. Ни дня без строчки. М., 1965, стар. 244.

<sup>2</sup> Heinrich Mann. Ein Zeitalter wird besichtigt. Berlin und Weimar, 1973, cap. 52.

кнізе «Зводны каталог русскага нелегальнага і забароненага друку XIX стагоддзя» паведамляеца, што яшчэ да пачатку XX стагоддзя ў Расіі тайна распаўсюджвалася 204 нелегальныя выданні<sup>1</sup>.

Значную ролю ў папулярызацыі твораў Л. М. Талстога адыграла і беларуская газета «Наша ніва». З 1907 па 1913 год на яе старонках было апублікавана 7 перакладаў апавяданняў Л. М. Талстога на беларускую мову. Першым быў змешчаны пераклад апавядання «Міласэрдзе» ў № 29 за 1907 год. Апошняя публікацыя ў першай легальнай беларускай газете твора Л. М. Талстога — «Апавяданне аб тым, як чарцюк акрец хлеба ў мужыка ўкраў» — з'явілася пасля смерці Л. М. Талстога, у № 12 за 1913 год.

Акрамя таго, у «Нашай ніве» быў змешчаны партрэт Л. М. Талстога (№ 20 за 1908 г.), а таксама два артыкулы пра яго — «Леў Мікалаевіч Талстой» (без подпісу, «Н. Н.», № 46 за 1910 г.) і артыкул Цішка Гартнага «Леў Талстой у памяці мужыкоў-беларусаў» («Н. Н.», № 52 за 1910 г.).

У артыкуле Цішка Гартны расказвае аб папуляриасці твораў Талстога сярод беларускіх сялян: «А як адклінуліся на смерць Талстога мужыкі, гэты цёмы і забіты, але вялікі і магучы свет, як спаткаў гэты свет смерць таго, хто аб ім гаварыў усё жыццё, хто яму аддаваў усе свае сілы і аб ім думаў перад самай смерцю... Ды ці знаў мужык глухой вёскі што-небудзь аб ім? О, гэта запытanie лішняе! Хто не чытаў яго твораў, нават не бачыў іх, але неікім пачуццём па цёмных кутках, усюды — у самых глухіх кутках аграмаднай Расіі — імя Талстога вядома і выгаварваецца з вялікай пашанай. Э газет мы чулі, што мужыкі няслі яго дамавіну і вянок убогі паперадзе ўсіх, нават іншыя здалёк прымэзджалі на яго магілу, пасыпалі з вёсак спагадлівия тэлеграмы. Але большая частка мужыкоў не ведае яшчэ, што памёр той, аб кім не раз дзіву даводзілася чуць! Ім газета нічога не скажа, для іх Талстой як бы не радзіўся, не ўміраў і не памёр. Яны — гэта цёмыя мільёны — пазналі яго з казак і, колькі маглі, абяс-смерці яго. Чуткая душа мужыка спляла з казак квіцісты, дзіўны, неад-цвятаочы вянок на галаву вялікага пісьменніка, вялікага ваякі за праўду. Усё жыццё добрага Талстога адбіваецца ў гэтых вянку, як у лютры, хая ў розных месцах ён розны».

Далей Цішка Гартны расказвае аб адной такой легендзе.

«Было гэта так. Калі распусцілі першы раз Дзяржаўную думу і сабралі другую, колькі дэпутатаў, выбраныя ў другую Дзяржаўную думу, паехалі к Талстому ў госці. Ен іх прыняў шчыры, пасадзіў за стол і пачаў частваць. Яды было ўсякай многа, і ўсе пілі і елі, весяліліся. Раптам Талстой устаў з-за стала, пайшоў і прынёс дзве міскі: адну — з перцам, другую — з макам, ды сказаў, каб новыя дэпутаты пакаштавалі таго і другога. Дэ-путаты напрабавалі мацу, а пасля і перцу. Ад перцу ў усіх пацяклі слёзы і ўсе началі плявацца. Гледзючы на гэтае, Талстой весела рассміяўся і ска-заў: «Вось бачыце, як горка і праціўна. А мак смачны, нябось? Так і жыц-цё мужыкоў — горкае, як перац, а ваша і другіх паноў — салодкае, як мак. Дык трэба, мae паночки, як засядзіце ў Думе, старацца за мужыкоў, каб іх жыццё зраўніць з макам».

Дэпутаты маўчалі і думалі... Потым паехалі ў Думу і началі барапіць мужыкоў. Яны так барапілі іх, так барапілі, што Думу распусцілі».

Так расказваюць сабе наши мужыкі аб Талстым, а побач гэтаі казкі-легенды ідуць многа других. Ці ж гэта не найдаражэйшы памятнік-вянок на магілу вялікага ваякі за праўду? Ці не перажыве ён другіх памятні-

<sup>1</sup> «Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века», ч. 5. М., 1971, стр. 655—714, №№ 1786—1989.

каў — з каменняў і гліны? Не, што створыць народ, за гэта няма мацнейшага.

Так беларускія мужыкі абысмерці памяць вялікага расійскага пісьменніка. *Цішка Гартыны*<sup>1</sup>.

Вядома, што Л. М. Талстой часта звяртаўся ў сваіх творах да фальклору, шырока выкарыстоўваючы ў апавяданнях і п'есах прыказкі, прымоўкі, выслойі, песні. Шматлікія запісы ў дзённіку і запісных кніжках сведчаць пра выдатнае веданне пісьменнікам народнай мовы.

Кузьма Чорны ў артыкуле «Небеларуская мова ў беларускай літаратуре» заклікаў пісьменнікаў чэрпаць моўныя скарбы з народнай мовы. Беларускі пісьменнік спасылаўся на выдатны прыклад Л. М. Талстога: «Жонка Льва Талстога ў сваім дзённіку пісала, што Л. Талстой ніколі не пакідаў, да канца жыцця свайго, вучыца расійскай мове. «Считая свой язык русский далеко не хорошим, не полным, Л. Н. поставил целью своей в это лето изучить язык в народе. Он беседовал с богомольцами, странниками, проезжими и всё записывал в книжечку народные слова, пословицы, мысли, выражения». Занатована 31 студзеня 1881 г.»<sup>2</sup>.

У 1896 годзе Л. М. Талстой выдаў драму «Улада цемры», якую ён напісаў для народа. У гэтай драме пісьменнік намалываў выразныя карціны жыцця рускай наслярэформеннай вёскі. У п'есе вельмі шчодра выкарыстаны народныя выразы. У сваіх творах Л. М. Талстой шырока ўжывале прыказкі і прымоўкі розных народаў — рускія, французскія, німецкія, англійскія, арабскія, індыйскія, турецкія і шмат іншых. Даследчык творчасці Л. М. Талстога Э. Е. Зайдэншнур выявіў у творах, дзённіках і пісьмах вялікага пісьменніка 1 188 узору народнай мудрасці<sup>3</sup>. Менавіта такія творы Л. М. Талстога пра жыццё сялян, напісаныя простай і даступнаю для селяніна-чытача (або слухача) моваю, змяшчаліся ў мінскай праѓесці рускай газете «Северо-Западный край», а таксама перакладаліся на беларускую мову. Так, апавяданне «Тры сыны» было надрукавана на староніках «Северо-Западного края» 15 мая 1905 года, у тым жа нумары, дзе быў апубліканы першы верш Янкі Купалы «Мужык».

У газете «Наша ніва» (№ 18 за 1908 г.) быў змешчаны беларускі пераклад вядомай казкі Талстога «Праз зямлю ў зямлю», пра селяніна Пахома, які ўсё жыццё капаў зямлю і знайшоў «тры аршыны зямлі для сваёй маўгілі».

У друку паведамлялася ўжо, што згаданае вышэй «Апавяданне аб tym, як чарцюк акраец хлеба ў мужыка ўкраў» напісана паводле беларускай легенды. Яна была вядомая Талстому па зборніках І. Барычэўскага «Народные славянские рассказы» (1844) і А. Афанасьева «Народные рассказы и легенды» (1859).

Даследчыкі сведчаць, што ў тым жа 1886 годзе, калі было напісана апавяданне, Л. М. Талстой перарабіў яго ў невялікую п'есу «Першы вінакур, або як чарцяне акраец заслужыла», названую ў першым выданні «прадстаўленнем», а ў другім — «камедый».

П'еса гэтая карысталася вялікім поспехам не толькі сярод рускіх чытачоў. Яе спрабавалі выдаць на некалькіх мовах народаў Расіі. Але цыркулярам Галоўнага кірауніцтва па справах друку ад 7 мая 1898 года перадрук п'есы быў забаронены. У 1899 годзе С.-Пецярбургскім Галоўным кірауніцтвам па справах друку было забаронена друкаванне цюркскага перакладу п'есы.

Была зроблена спроба апублікаўці п'есу і на беларускай мове. Пераклада яе досьць вядомая фалькларыстка і першая перакладчыца баек

<sup>1</sup> «Наша ніва», 1910, № 52.

<sup>2</sup> Кузьма Чорны. Эбор твораў у васьмі тамах, т. 8. Мінск, 1975, стар. 82.

<sup>3</sup> Г.: «Літературное наследство», т. 69, кн. I. M., 1961, стар. 561—539.

Крылова Марыя Косіч. Папярэдне яна напрасіла ў Льва Мікалаевіча згоду і атрымала яго дазвол на пераклад. Але і гэтае выданне не ўбачыла свету. У лістападзе 1902 года М. Косіч адаслала рукапіс перакладу віленскому цэнзару па ўнутранай цэнзуры. Кіруючыся цыркулярам Галоўнага кіраўніцтва па спраавах друку, віленскі цэнзар накіраваў рукапіс перакладу ў Пецярбург. З снежня 1902 года друкаванне перакладу М. Косіч было забаронена<sup>1</sup>.

У Маскве, у доме № 11 па Крапоткінскай вуліцы, звяртае на сябе ўвагу драўляны дом з каланадай на каменным падмурку. У гэтым доме — музей Л. М. Талстога. У ім сабраны партрэты і скульптуры пісьменніка — работы вядомых рускіх мастакоў, яго творы і ілюстрацыі да іх. Вялікая бібліятэка музея складаецца з твораў Л. М. Талстога, выдадзеных на многіх мовах свету, у тым ліку і на беларускай мове. Тут жа, у музей, захоўваючыся пяцьдзесят тысяч пісьмаў, якія атрымаў пісьменнік. На дзесяць тысяч Л. М. Талстой адказаў сам. На астатнія адказалі па яго даручэнні асобы, якія яму дапамагалі. Сярод аўтараў гэтых пісьмаў ёсць і беларускія карэспандэнты.

Пра беларускіх карэспандэнтаў Л. М. Талстога ўжо неаднаразова пісалі ў друку<sup>2</sup>. Найбольш цікавае ўжо згаданае пісьмо Марыі Косіч. Вось што яна пісала:

«Глыбокапаважаны Леў Мікалаевіч!

Звяртаюся да Вас з маёй пакорлівай просьбай: дазвольце Вашу камедыю «Першы вінакур» перакласці на беларускую гаворку.

Я займаюся збораннем народных песень і заўважаю, што кніжка на мясцовай гаворцы дастаўляе вялікае задавальненне абывацелю.

Можа быць, Вы пажадаецце пазнаёміцца, у якім выглядзе і дзе будзе фігурыраваць Ваш «Вінакур», — у такім выпадку прыкладаю ўзор нашай гаворкі ў выглядзе перакладу байкі Крылова «Лебедзь, шчука і рак», а таксама песні польскіх літвінаў-беларусаў.

Вашым дазволам перакласці названую кніжачку зробіце вялікую ласку глыбокапаважаючай Вас М. Косіч.

Адрес: Палеская чыгунка, станцыя Росуха, для перадачы Марыі Мікалаеўне Косіч, у сяло Росуху. 1902 г., жнівень».

Пісьмо захоўваецца ў архіве Дзяржаўнага музея Л. М. Талстога ў Маскве (скрынка 157, папка 132)<sup>3</sup>.

Пра сваю перапіску з Л. М. Талстым расказаў беларускі селекцыянэр Іван Паўлавіч Сікора. Пачалася яна ў 1906 годзе.

Іван Паўлавіч пісаў: «Гэта было 54 гады таму назад. Я праходзіў ваеннаю службу ў Хабараўскім палку. Тут і пазнаёміўся з маладцеватым салдатам з Яснай Паляны. Ен раней за мяне адбыў свой тэрмін службы і падехаў на радзіму, але дружба ў нас па-ранейшаму працягвалася. Аднойчы я атрымліваю ад яго пісьмо, у якім аднапалчанін рэкамендуете мне завязаць перапіску з Львом Мікалаевічам Талстым. Ужо ў той час я быў прыхільнікам яго твораў і з вялікай радасцю прыняў гэтую пропанову.

У сваім першым пісьме я пісаў любімаму Льву Мікалаевічу аб цяжкай салдацкай службе, аб муштры. Праўда, адказаў ад самога Талстога я не атрымліваў, ад яго імя мне пісалі яго сакратары Чарткоў і Гусеў. Яны

<sup>1</sup> Г. «Літаратура і мастацтва», 20 лістапада 1948 г.

<sup>2</sup> П. Цімафеев. Талстой і Беларусь. «Полымя», 1959, № 9, стар. 161—167; И. Бас. Переписка Л. Н. Толстого с белорусской крестьянкой. «Советская Отчизна», 1955, № 6, стар. 92—101; И. Бас. Л. М. Талстой і беларуская культура. Да гісторыі руска-беларускіх культурных сувязей. «Весці АН БССР. Серыя грам. науки», 1966, № 1, стар. 92—101; И. Бас. Літаратурныя пошуки, знаходкі, даследаванні. Мінск, 1969, стар. 96—100.

<sup>3</sup> И. Бас. Літаратурныя пошуки, знаходкі, даследаванні, стар. 96.

присылалі творы, а ў каstryчніку 1907 года я атрымаў партрэт з асабістым подпісам пісьменніка: «І. П. Сікору, Леў Талстой. 9 каstryчніка 1907 года».

Гэты партрэт я і цяпер захоўваю як дарагую рэліквію. У мяне таксама ёсць усе творы любімага Льва Талстога.

І. Сікора, садавод-мічурынец. Вёска  
Малая Алашкі Шаркоўшчынскага раёна<sup>1</sup>.

Разам з партрэтам Іван Паўлавіч Сікора атрымаў наступнае пісьмо ад сакратара Л. М. Талстога М. Гусева:

«Любы брат Іван Паўлавіч!

Леў Мікалаевіч Талстой прачытаў Ваша пісьмо да Чарткова і просіць Вам напісаць, што сувязь з Вамі была не непрыемна, а вельмі прыемна яму. Пасылаем Вам партрэт Льва Мікалаевіча з яго ўласным подпісам і кнігі<sup>2</sup>.

У свой час М. Багдановіч пісаў, што адной з крыніц, адкуль беларуская літаратура павінна чэрпаць вопыт, з'яўляецца руская літаратура. У гэтым плане творчое выкарыстанне мастацкіх здабыткаў Л. М. Талстога беларускім пісьменнікамі вельмі плённае. Даследаванне гэтае праблемы нельга весці без глубокага аналізу. Тут усё няпроста, бо гаворка ідзе пра глубінную сутнасць твораў, а не пра тое, што ляжыць на паверхні. Томас Ман падкрэсліваў, што пад уплывам Талстога можна пісаць творы, непадобныя адзін на адзін і непадобныя перш за ўсё на тое, што створана ім самім.

Што ж прываблівае беларускіх пісьменнікаў у творчасці і духоўнай снадчыні Талстога? Перш за ўсё дэмакратычныя прынцыпы эстэтыкі аўтара «Вайны і міру», глубока чалавечны ідэал мастацтва Талстога, разуменне выключнай важнасці грамадскага абвязку пісьменніка перад чалавечтвам. Праз усе творы пісьменніка праходзіць думка аб важнасці духоўнага ўзбагачэння чалавека. Талстой, на думку рускага савецкага пісьменніка Сяргея Залыгіна, шукае «агульначалавече ў чалавеку і даводзіць, што агульначалавечнасць — уласцівасць асобы, маштабная і багатая»<sup>3</sup>.

Талстоўская герой ў выніку духоўнай эвалюцыі ўсё больш і больш пераходзіць ад гарызонта аднаго чалавека да гарызонта ўсіх людзей. У гэтым сенсе іх маральных пошукаў.

Вельмі важная рыса творчасці Талстога — яго глубокая народнасць, яго «мастацкая агульнастудансць». Высокія маральныя і этичныя крытэрыі, яснасць і дакладнасць думкі, надзвычай высокі ўзровень майстэрства, надзвычайная патрабавальнасць да сябе, адказнасць перад народам — вось што захапляе ў творах Л. М. Талстога. Майстэрства вялікага рускага пісьменніка асабліва яскрава выявілася ў рамане «Вайна і мір». У ім, паводле выразу А. Зегерс, аўтар «раскрывае спружыны ўчынкаў» усіх пяціцот дзеяных асоб.

Талстоўская «мадэль рамана» паслужыла для беларускіх пісьменнікаў тым узорам, на які яны арыентаваліся, калі стваралі свае мастацкія творы. «Сёня мы нават не можам сабе ўяўіць, — піша Іван Науменка, — узінненне трэлогіі Якуба Коласа «На ростанях» — першага сапраўднага мастацкага беларускага рамана — без плённай вучобы яго творцы ў Л. Талстога. Пластычнасць, рэльефнасць вобразаў, глубокая народнасць, маральная чысціня як крытэрый ацэнкі ўчынкаў і паводзін герояў, празрыстасць, мяккасць, аптымістычны погляд на свет, на жыццё — такому майстэрству беларускі мастак вучыўся ў свайго вялікага сабрата»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Эўзяда», 20 лістапада 1960 г.

<sup>2</sup> «Колхозная правда», 20 лістапада 1960 г.

<sup>3</sup> С. Залыгин. Толстой — это сама жизнь... «Літаратурная газета», 4 студзеня 1978 г.

<sup>4</sup> И. Науменка. Учитель. «Советская Белоруссия», 20 лістапада 1960 г.

Адным з першых водгукаў у Беларусі на смерць рускага генія быў верш Якуба Коласа «Памяці Талстога». Якуб Колас напісаў яго 11 лістапада 1910 года ў мінскай турме і пераслаў у рэдакцыю газеты «Наша ніва», дзе верш быў апублікаваны 3 снежня 1910 года.

Ты сышоў з жыцця дарогі,  
Дзіўны светач знік твой,  
Прад твайі, вялікі, смерцию  
Анямей язык мой...  
Ты сышоў з жыцця дарогі,—  
І noch больш цямнеш,  
Тое царства цьмы, ияпраўды,  
Што над намі все,  
Тая ночка зла, з каторым  
Ваяваў ты, родны!  
Ты сышоў з жыцця дарогі,  
Слаўны і свабодны.  
Ты сышоў з жыцця дарогі,  
Але ўсё ж душою  
З намі будзеш, вечна будзеш  
Звонць на бой нас з цымою.

Праз многа год Якуб Колас у сваім выступлениі на ўрачыстым вечары ў Беларускім драматычным тэатры імя Я. Купалы 11 верасня 1953 года, у сувязі з 125-годдзем з дня нараджэння Л. М. Талстога, сказаў: «Кнігі Талстога — гэта не проста кнігі, нашы добрыя сябры, гэта сама жыццё, поўнае страсцей і дзеянняў і перажыванняў, гэта сама праўда, мастацкая настолькі, што выходаць за межы мастацтва, каб заўсёды заставацца сапраўды чыстаю праўдай». Я. Колас гаварыў, што творчасць Льва Талстога здзіўляе шырынёй ахопу падзеяў у часе і просторы, глыбінёй абмалёўкі ўсіх пластоў грамадства... «Мы з гордасцю сцвярджаем,— падкрэсліваў Якуб Колас,— што Леў Талстой з'яўляецца настаўнікам беларускай літаратуры, што яго імя ведаюць і паважаюць працоўныя нашай рэспублікі. Творчасць Талстога — найкаштоўнейшы здабытак чалавечай культуры. Мастацкаму слову Льва Талстога забяспечана вечнае жыццё»<sup>1</sup>.

Якуб Колас называў Л. М. Талстога «гігантам мастацкага слова», у сваіх артыкулах і выступленнях раіў пісьменнікам вучыцца ў яго клапатліваму абыходжанню з родным словам, якое з'яўляецца «першай крыніцай, праз якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет». І «перш за ўсё трэба ведаць свой народ, яго гісторыю, яго багатую вусную творчасць»<sup>2</sup>.

Выступаючы на Трэцім з'ездзе савецкіх пісьменнікаў Беларусі, Якуб Колас асаблівую ўвагу аддаў пытанням майстэрства. «Не трэба забываць, таварыши, і яшчэ аднаго: сам пісьменнік у першую чаргу павінен быць у высокай ступені строгім, узыскоўным крытыкам у дачыненні да сваіх уласных твораў. Чым болей ён будзе самакрытычным і чым больш пакладзе працы на адштукоўку сваіх твораў, тым болей дасканалымі будуть яны. Прыкладам такой уважлівой работы над тэкстам можа быць той жа Пушкін; кожны чарнавік яго твораў носіць на сабе сляды ўпартай, карпатлівой работы над творамі. Шмат разоў перапісваў Леў Мікалаевіч Талстой «Вайну і мір»<sup>3</sup>.

Разважаючы пра неабходнасць і важнасць напісання твораў, прысвечаных герайчным воінам Савецкай Арміі, народны беларускі паэт зноў спасылаецца на волыт Льва Мікалаевіча Талстога, перш за ўсё на яго «Севастопальскія апавяданні» і «Вайну і мір». «Старая руская армія апета такімі

<sup>1</sup> Я. Колас. Збор твораў, т. 11. Мінск, 1964, стар. 524—525.

<sup>2</sup> Тамсама, стар. 330.

<sup>3</sup> Тамсама, стар. 549.

геніямі, як Пушкін і Лермантаў. На шырокім мастацкім палатне паказаў яе такі гігант мастацкага слова, як Леў Талстой...»<sup>1</sup>.

Сама творчасць Якуба Коласа, асабліва яго паэма «Новая зямля» і трэлогія «На ростанях», з'яўлецца добрым прыкладам творчага выкарыстання мастацкіх здабыткаў.

У літаратуры нашага стагоддзя шырокое распаўсюджанне атрымаў жанр рамана-эпапеі. Тут можна прыгадаць творы М. Шолахава, А. Талстога, С. Сяргеева-Цэнскага, К. Сіманава і іншых. Усе яны, кожны па-свойму, выкарыстоўвалі творчую практику аўтара «Вайны і міру», які прыватнае жыццё сваіх герояў паказаў у кантыкце гістарычных заканамернасцей і палітычных праблем.

Мастацкая адкрыціі А. М. Талстога былі ўзяты на ўзбраенне і беларускімі пісьменнікамі, якія стварылі эпас народнага подзвігу. У гэтым сэнсе вялікая заслуга належыць Кузьме Чорнаму. У такіх творах, як «Пошуки будучыні» і «Скіп'ёўскі лес», і асабліва ў рамане «Бацькаўшчына», аўтар маштабна паказвае важныя гістарычныя падзеі ў жыцці беларускага народа.

Свае адносіны да творчасці Льва Мікалаевіча Талстога Кузьма Чорны выказаў у артыкуле, які ў 1928 годзе ён змясціў у часопісе «Чырвоны сейбіт» (№ 9). Кузьма Чорны пісаў: «Леў Талстой — пісьменнік усясьветны, яго мастацкія вобразы перавысілі нацыянальнасць, расійскую. І таму Талстой быў адным з тых «великих пісателей землі русской», якія ўздоўжі расійскі народ да агульначалавечай культуры, укладаючы ў яе свае нацыянальнае багацце.

На творах Талстога вучашца і будучыца пісьменнікі, як пісаць, бо гэта найвялікшае літаратурнае мастацтва»<sup>2</sup>.

Кнігі А. Талстога былі настольнымі для Кузьмы Чорнага. Па словах удавы пісьменніка Р. І. Сверданоўскай, у час Вялікай Айчынай вайны, не зважаючы на выключна напружаную працу над раманамі і апавяданнямі, а таксама над фельетонамі і артыкуламі, накіраванымі супроты фашысцкіх вылодкаў, Кузьма Чорны перачытваў творы А. М. Талстога, а «Палікушку» заўсёды насіў з сабой.

Мы не памылімся, калі скажам, што Міхась Лынькоў і Іван Мележ, ствараючы свае раманы, прысвечаныя герайчным падзеям Вялікай Айчынай вайны, выкарысталі мастацкі вопыт аўтара «Вайны і міру».

У артыкуле «Пісьменнік-геній» М. Лынькоў пісаў: «Хто з нас не перачытваў па некалькі разоў буйнейшыя творы Талстога! І кожны раз мы знаходзілі ў гэтых творах нешта новае для сябе, адкрывалі новыя бакі жыцця, новыя прыгажосці, якія пры ранейшым чытанні мы маглі не заўважыць, бо раней быў у нас другі ўзрост, другі культурны ўзровень, другія схільнасці, другое асяроддзе, другія ўмовы жыцця. Усё гэта гаворыць аб невычарпалым багацці пазнавальных і эстэтычных каштоўнасцей геніальных твораў Талстога, з якіх кожны чытач, незалежна ад свайго ўзросту, ад сваёй професіі, атрымоўвае і разнастайныя веды, і вялікую эстэтычную асалоду»<sup>3</sup>.

Скончаны ў першай рэдакцыі ў 1957 годзе раман-эпапея М. Лынькова «Векапомныя дні» падвярджас, што беларускі пісьменнік прадоўжыў талстоўскія традыцыі, што ён уважліва, і не адзін раз, прачытаў «Севастопальскія апавяданні» і «Вайну і міру». Шматпланавая пабудова рамана «Векапомныя дні», шырыня ахопу падзеі, умение перадаць пачуцці і настроі мноства персанажаў, глыбокае пранікненне ў жахі вайны, яскравы і кала-

<sup>1</sup> Я. Колас. Збор твораў, т. 11, стар. 275—276.

<sup>2</sup> Кузьма Чорны. Збор твораў у васмі тамах, т. 8, стар. 98.

<sup>3</sup> «Літаратура і мастацтва», 5 верасня 1953 г.

рытны слоўны жывапіс — усё гэта дазволіла М. Лынькову выказаць «думку народную», арыентуючыся на мастацкі, маральны і гістарычны вопыт А. М. Талстога.

З вялікай павагай і надзвычай глыбокай прафесійнай зацікаўленасцю гаварыў пра вялікага рускага пісьменніка Іван Мележ: «Я вельмі люблю і заўсёды з пачуццём глыбокай пашаны чытаю і перачытваю Льва Талстога»<sup>1</sup>.

У адказ на пытанне нямецкага часопіса «Freie Welt» пра любімага пісьменніка І. Мележ першым назваў Л. Талстога. У артыкуле «З думкай пра народ» І. Мележ пісаў: «Галоўная думка, якая вызначае сэнс маіх кніг — і той, якая выйшла, і той, над якой я працую,— гэта, калі карыстца словамі А. М. Талстога, думка народная»<sup>2</sup>.

Расказваючы ў сваіх творах, у прыватнасці ў «Палескай хроніцы», пра час і пра людзей, І. Мележ настойліва шукаў мастацкія сродкі, каб расказаць «пра тое, які доўгі, цяжкі, складаны і разам з тым вялікі шлях прайшоў наш народ за гады Савецкай улады, за мінулыя дзесяцігоддзі»<sup>3</sup>.

Галоўныя героя, з такой любасцю, так эмацыйнальна выпісаныя І. Мележам у раманах «Людзі на балоце», «Подых навальніцы», «Завеі, снегань», увасабляюць высокія маральныя якасці, выпрацаваныя народам. Прайшоўшы праз складаныя жыццёвия выпрабаванні, яны набываюць эпічны размах і ўвасабляюць туго «думку народную», што так высока ценіў беларускі пісьменнік у аўтара «Вайны і міру».

Мележу-мастаку вельмі блізкае было пачуццё вялікай адказнасці А. Талстога перад народам. У артыкуле «Пакаленне за пакаленнем» беларускі празаік пісаў: «Як ні шкада, жорсткая парада А. Талстога «калі можаш не пісаць — не піши» — не страдала свайго значэння. Кожны вопытны літаратар ведае, што добрую кнігу можна напісаць толькі тады, калі ты сэрцам гатовы да яе, калі яна паліць тваё сэрцо, а не тады, калі рашыў нешта «адлюстраваць»<sup>4</sup>. У артыкуле «Настаўнік, выхавацель, школа» І. Мележ зноў выказаў свае адносіны да А. Талстога: «Потым, калі прыйшла сталаць, у тым цудоўным свеце, які ёсьць руская літаратура, з асаблівай сілай адчуў я веліч Льва Мікалаевіча Талстога, які і сёння для мяне найвялікшы з пісьменнікаў усіх часоў. Найвялікшы прыклад таго, як трэба працаваць у літаратуры, як трэба служыць народу, выконваць свой грамадскі абязязак»<sup>5</sup>.

І. Мележ любіў А. Талстога, вывучаў яго творчы вопыт, прынцыпы талстоўскай творчасці, і гэта ў вельмі вялікай меры дапамагло яму ўзняцца да высокага майстэрства.

У творчасці Івана Мележа асаблівае месца займае раман «Мінскі напрамак», у якім ваенна-патрыятычная тэма раскрыта ў жанры рамана-эпапе. Як і ў «Вайне і міры», у гэтым рамане побач з персанажамі, якія не маюць аднаго прататыпа, пераканальна намаляваны вобраз генерала Чарняхоўскага.

Тэма мужнасці, тэма бязмежных маральных магчымасцей чалавека, які адстойвае справядлівую справу на вайне, так глыбока і дэталёва раскрыта ў «Севастопальскіх апавяданнях» і «Вайне і міры» А. М. Талстога, знаходзіцца сваё рагашэнне на матэрыяле Вялікай Айчыннай вайны не толькі ў І. Мележа, але і ў іншых беларускіх пісьменнікаў, у прыватнасці ў В. Быкава. «Быкаў,— пісаў І. Мележ,— найперш пісьменнік эпічны, стрыманы

<sup>1</sup> І. Мележ. Жыццёвия клопаты. Мінск, 1975, стар. 565.

<sup>2</sup> Тамсама, стар. 208.

<sup>3</sup> Тамсама.

<sup>4</sup> Тамсама, стар. 389.

<sup>5</sup> Тамсама, стар. 543.

у выяўленні сваіх пачуццяў. Дарэчы, па манеры пісьма — пісьменнік выразна традыцыйны, пісьменнік, што працуе ў стылі класічнай прозы Л. Талстога»<sup>1</sup>.

«Геніяльная прастата Талстога,— піша вялікі знаўца народнага беларускага слова Янка Брыль,— у непарыўнай сувязі з жыццем, з працоўным народам, творчасць якога ён лічыў невычарпальняй крыніцай натхнення. Прастата гэта арганічна выцякала з глыбокага, шчырага жадання прауды, служэнне якой было сімвалам веры Талстога. Ён быў ворагам усякай квяцістай, вычурнай фразы, усякай прыгажосці, усякага мастацтва для мастацтва — у творах яго нічога не цвіло пустацветам»<sup>2</sup>.

Янка Брыль вылучае асноўныя элементы мастацкіх прынцыпаў Л. Талстога — агульнадаступнасць, геніяльную прастату і яго нелюбоў да літаратуршчыны. Сам Леў Мікалаевіч пра гэта гаварыў так: «Я мяркую, што патрэба асалоды мастацтвам і служэнне мастацтву ляжыць у кожнай чалавечай асобе, да якой бы пароды і асяроддзя яна ні належала, і што гэтая патрэба мае права і павінна быць задаволеная»<sup>3</sup>. Шчырую і глыбокую чалавечнасць Талстога Я. Брыль успрыняў яшчэ ў юнацкія гады. Глыбокае даследаванне душы чалавека ўласціва творам беларускага пісьменніка, у прыватнасці яго раману «Птушкі і гнёзды». Арыентацыя на высокія ўзоры літаратуры абумовіла вялікую патрабавальнасць беларускага працаika да сябе.

«Свято Талстога» мы яскрава адчуваєм і ў книгах Івана Шамякіна. Пафас народнай барацьбы супроць акупантаў, які пранізувае бессмяротныя старонкі «Вайны і міру», знайшоў сваё адлюстраванне ўжо на матэрыяле Вялікай Айчыннай вайны ў рамане І. Шамякіна «Глыбкая плынь» і пенталогіі «Трывожнае шасце». Аб плённым уплыве Талстога на творчасць І. Шамякіна сведчыць пільная цікавасць беларускага пісьменніка да маральных проблем.

Мастацкія адкрыцці Л. М. Талстога, яго вялізныя вопыт выкарыстоўваючыца беларускімі пісьменнікамі розных пакаленняў, яны заўсёды адчуваюць нязгаснае свято твораў геніяльнага рускага пісьменніка.

Жыццёвая і літаратурная біяграфія Л. М. Талстога, яго ўмение глыбока пранікнуць у таямніцы чалавечай душы і раскрыць «дыхалектыку харектару» сваіх персанажаў з'яўляючыца для нашых пісьменнікаў tym арыенцірам, які дапамагае ім у іх няспынных наватарскіх пошуках, у іх працы над удасканаленнем мастацкага майстэрства.

<sup>1</sup> I. Мслеж. Жыццёвымі клопаты, стар. 268.

<sup>2</sup> Я. Брыль. Леў Мікалаевіч Талстой. (Да 125-годдзя з дня нараджэння). «Полымя», 1953, № 9.

<sup>3</sup> Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1936, стар. 115.